

спадчына

спадчына

Анатоль Сыс



...Хутка згіну, як на небе ветах,

Толькі ўсім на гэта наплываць...

Аднакрылы воран

Вось і ўсё, Анатоль, вось і ўсё, дарагі Толік...

*Скончыўся твой зямны шлях, і ты цяпер там – поруч
з бацькам сваім Купалам і братам сваім Багдановічам.
Ты роўны сярод роўных. Цяпер мы будзем шукаць і
знаходзіць кожнае слова тваё, кожны радок твой і
зъберагаць іх, як цуд. Госпадзі, чаму, каб на гэтым
свяце чалавека нарэшце зразумелі ці проста захацелі
зразумець – яму трэба памерці?.. Адно толькі добра:
усе нашыя крыўды, уся несправядлівасць і подласць
застаюца тут, бо там – там іншае вымярэнне, і
адтуль усё бачыща зусім па-іншаму... І марная мітусь-
ня «кандытаў у геніі», дзеля сваёй мэты готовых
затаптаць бліжняга, застаецца толькі марнай
мітусынёй. Бо Час і Бог усё ўжо расставілі па сваіх
месцах... Жыцьцём сваім, Анатоль, ты яшчэ раз паць-
вердзіў ісціну: значнасьць і вартасць творцы не вы-*

мяраюцца колькасцю напісанага, хоць усе мы сёньня шкадуем, што ў апошнія 10 гадоў жыцьця ты амаль не пісаў...

26 кастрычніка Анатолю Сысу споўнілася б сорак шэсцьць. Вершы, якія друкуюцца ў «Дзеяслове», зъберагліся дзякуючы найблізкім сяброўкам Анатоля – Ларысе Раманавай і Людміле Сабіна. Дзякую ім за памяць. А книгі – книгі Анатоля будуць яшчэ выходзіць.

Будуць!

Барыс Пятровіч.

На Купалаў фэст

Ні адно жыцьцё не паўторыцца,
не паўторыцца і маё,
дзень апошні мой, нібы горліцу,
ў небе высачыць груганьнё.

Мае пёрачки забярэ сусьвет,
маё сэрцайка прыгарне зямля,
на Купалаў фэст ўзыядзе верас-квет,
гэтым верасам буду я.

І паўторыцца ўсё, паўторыцца,
буду ткаць, як і ткаў, абрус
з апантанай крывіцкай коњніцай,
з любым выракам: Беларусь.

* * *

У матулі маёй вочы выцьвілі,
сълёзы сталі нішчымней вады,
косы зблытаны павуцінкамі,
нібы ў бабіна лета сады.

У матулі маёй дзьве дачкі, два сыны,
за наш сон у яе трывога,
яна сочыць па сёньняшні дзень з вайны
праз съязу, як праз даждж, дарогу.

У матулі маёй песні сумныя,
хоць усякім жыцьцё было,
але сонейка-думу думала
у бацькоўшчыны пад крылом.
У матулі маёй сэрца шцодрае.

Нас аперыла. Пажыві ж
хоць дзянёк для сябе, наша родная,
наша съветлая, пажыві.

* * *

Атуляю даланёй, як съвetchку,
кволае цяпельца дзъмухаўца,
а ўгари грамы пагрозна крэкчуць,
гойсаюць вятрыскі без канца.

Міг і вечнасьць. Дзъмухавец і вецер...
Ды што кветка — нават чалавек,
нібы промні сонца ў гэткім съвеце,
нібы ў гэтым съвеце хвалі рэк.

поўня

Жыве над кронай дрэва поўня,
начуе ў кроне дрэва птах,
ўглядаюцца съляпия корні
ў зямную існасьць па начах:

вось птах сапе, як той дзішёнак,
вось зынічка цемру апякла —
нібы з рукі упаў пярсыёнак,
калі забылася рука.

Жыве над кронай дрэва поўня,
съятлом уросшы у зямлю —
там, дзе яна пусьціла корні,
і я зямную мудрасць п'ю.

Плакала жанчына

*Канец жыцьця ня так трагічны,
як канец кахраны.*

Частэртон.

Жанчына плакала тры ночы,
жанчына плакала тры дні,
і бога пілі яе вочы,
як раб — ваду, кроў — авадні,
жанчына плакала на золку,

жанчына плакала ў сутонь,
і сльёзы выплакала... зоркі
цяпер пяклі яе далонь,

жанчына плакала ў трамваі,
жанчына плакала і ў съне,
і вочы скрухаю палалі,
як макі чорныя ў акне,

жанчына плакала і ў съпёку,
жанчына плакала і ў дождж,
і ад сябе самай
далёка
хавала самы востры нож.

Думку думала птушка трохкрылая
з народнага

Думку думала птушка трохкрылая;
дзе мой воран аб крылах трох? –
і сачыла бяссонна вырай,
бы нястомны птушыны волхв.

Тры вясны — тры ракі да мора.
Пасівела. Аднойчы ў ноч
прыляцеў...
аднакрылы воран.
Тры съязіны з пакорных воч.

* * *

Паэзія — як рэлігія,
паэт — яе вечны Бог,
але, быццам раб, вярыгамі
закуты з плячэй да ног.

* * *

Напішыце верш мне пра кахранье
З таго съвету, бо душа мая,
Нібы ружа на магіле вянє...
Хоць съязінку — толькі пра кахранье —

Прынясіце ў дзюбе жураўля...

Мабыць несапраўдны лёс паэта,
Калі ён ня можа пакахаць,
[Дык навошта жыць] на съвеце гэтym...
Хутка згіну, як на небе ветах,
Толькі ўсім на гэта напляваць.

Напішыце верш мне пра каханье
З таго съвету, бо душа мая,
Нібы ружа на магле вяне...
Хоць сълязінку – толькі пра каханье –
Прынясіце ў дзюбе жураўля...
